

## Состояние, актуальные проблемы и перспективы развития археологии Полоцка

*Дук Д.В. /Новополоцк/*

Полоцк – самый древний город на территории Беларуси, на протяжении многих столетий являлся политическим и культурным центром Белорусского Подвинья. Археологическое изучение Полоцка является одним из приоритетных направлений развития отечественной исторической науки. Археологические источники не только существенно дополняют представления современников о далёком прошлом города, но и зачастую являются единственными достоверными историческими источниками.

Археологическое изучение города имеет более чем столетнюю историю, однако плановое археологическое изучение города началось в конце 50-х гг. XX в. Приоритетным направлением в то время считалось изучение т. н. древнерусских древностей (IX-XIII вв.), что обусловило выбор объектов изучения: древнейшего городища Полоцка и Верхнего замка. Именно в 50-е- 60-е гг. XX в. были проведены самые крупномасштабные раскопки этих памятников (экспедиции под руководством Р.Тарасенко, А. Митрофанова, Г. Штыхова). В результате раскопок впервые были получены неоспоримые подтверждения существования Полоцка в IX в., найдены ряд артефактов, свидетельствующих о высокоразвитой материальной культуре полочан, обозначены многие проблемы развития городской топографии. Итогом первого этапа археологического изучения города стала монография Г.В. Штыхова “Древний Полоцк”.

В 70-х гг. XX в. приоритетным направлением полоцкой археологии стало изучение древнейших памятников полоцкого монументального зодчества (экспедиции Г. Штыхова, П. Раппопорта, Н. Каргера). Локализовано местонахождение 10 храмов XII в., определены основные этапы и тенденции развития полоцкого храмового строительства в XI-XII вв.

В 80-х – середине 90-х гг. XX в. археология Полоцка стала развиваться на новом этапе, что связано с деятельностью ряда археологов, в первую очередь С. Тарасова, О. Трусова, Н. Зданович, В. Булкина. Приоритетными направлениями по-прежнему являлись вопросы развития культового строительства, городской

топографіі (монографія С. Тарасова “Полоцк IX-XVII вв.: Історыя і топографія”) і матэрыяльнай культуры полочан IX-XVIII вв. С канца 90-х гг. плановыя археалагічныя зысканні праводзяцца на базе Полоцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Асноўнымі ітогамі археалагічнага изучэння Полоцка сталі наступныя палажэнні:

- Полоцк як горад (в сацыяльна-эканамічным разуменні) узнік не раней сярэдзіны XI в. на базе раннегорадскога славянскага паселення полацкіх крывічэй (канец VIII-X вв.) і развіваўся па схеме, традыцыйнай для большасці гарадскіх цэнтраў Усходняй Еўропы.

- В IX-XI вв. горад меў укрэплены дзінец (укрэплены адміністрацыйны цэнтр – так называемае Полоцкае гарадзішча), к якому прымакала селішча – посад (с XVI в. – Ніжні замак). В XI в. дзінец горада переносіцца на Верхні замак, актыўна разрастаюцца пасады, сельскія прадмесця с манастырамі, абразуецца косяк верна-радыяльнай сістэмы застройки.

- Матэрыяльная культура полочан развівалася на востраўславянскай аснове пад уплывам візантыйскай і рымскай культуры (IX-XIII вв.), в традыцыях готыкі (XIV-XV вв.), ренэсанса (XVI вв.) і барока (XVII-XVIII вв.).

Між тым існуе рад актуальных праблем, ступень рашэння якіх во многім залежыць ад археалагічнага изучэння.

*Первое.* В настоящее время актуализируется вопрос о происхождении Полоцка. Полоцк изначально возник как административный центр полоцких кривичей, самые ранние археологические материалы дают представление о существовании раннеславянского поселения в VIII в. С середины IX в. город широко упоминается в летописях и скандинавских сагах, его развитие проходило наряду с такими поселениями Белорусского Подвинья как Витебск и Лукомль.

Однако имеются все основания полагать, что вопросы ранней истории города всё ещё далеки от разрешения. Полоцкое городище, которому отводится роль первоначального поселения Полоцка, могло таковым не являться, а если и являлось, то, вероятнее всего, было далеко не единственным. Значительное удаление (около 800 м) от Двины – крупнейшей водной магистрали Восточной Европы – свидетельствует не в пользу возникновения первоначального поселения кривичей на городище мысового типа в удалении от устья Полоты. Помимо

этого, городище имеет небольшие размеры (его площадь не превышает 1 га), что ставит под сомнение значительность роли памятника в бурных политических событиях X в.

Археологическое изучение городища осложнено из-за плотной гражданской застройки памятника, объём проведённых здесь археологических изысканий не является достаточным для окончательных выводов. Тем не менее, полученные артефакты говорят о наличии системы укреплений и освоении городища кривичами-славянами в IX в. У подножия городища располагалось первоначальное селище, т.е. поселение открытого типа. Наличие системы детинец – посад укладывается в традиционную схему развития древнегородских поселений, если не принимать в расчёт одно обстоятельство: городище действительно было укреплённым центром древнего Полоцка, однако, вероятнее всего, не единственным.

На наш взгляд, первоначальный административный центр Полоцка не мог располагаться в значительном удалении от Двины, а значит, его местонахождение должно быть локализовано с достаточной очевидностью. В качестве реального местоположения первоначального укреплённого поселения (или ряда поселений, из которых позже мог возникнуть город) можно рассматривать два основных памятника: 1) древний Заполотский посад (Заполотье), 2) Остров. Как в первом, так и во втором случае, археологические раскопки на памятниках проводились в незначительном объёме в сравнении с Верхним замком или Великим посадом.

Проведению крупномасштабных археологических изысканий в Заполотье препятствует плотная гражданская застройка сельского типа. Проведённые в Заполотье археологические раскопки и наблюдения показали довольно хорошую сохранность культурного слоя княжеского периода, а южный берег заполотского посада, омываемый Двиной, хранит большое количество артефактов периода IX-XIII вв., в том числе имеются находки, свидетельствующие о контактах с викингами (рис.1,2).

Культурный слой на Острове, который вплоть до XX в. имел естественную водную защиту, плохо сохранился по причине широкомасштабных земляных работ XX в. Археологические разведки на Острове выявили материалы княжеского периода, здесь же согласно данным письменных источников до XVIв. располагался монастырь Иоанна Предтечи, основанный по преданию миссионером Торвальдом в X в. Материалы частных коллекций, собранные на берегах Двины напротив Софийского собора, свидетельствуют о наличии здесь поселения эпохи

бронзы і ранняга жалезнага века (каменныя і жалезныя топоры архаічнага віда, крэмнёвыя скрэбкі і др. прадметы). Не ісклучана, што Остров, які ў дрэвнасці быў са ўсіх бакоў акажэн Двіной і знаходзіўся ў выгодным месце з пункту зглянення навігацыі, не мог не прывлекаць увагу пераоначалных паселенцаў Полацка.

*Второе.* Не менш важны впраас ранняга історыі горада заключаецца ў разгадцы этапаў засялення тэрыторыі горада ў дэ-государствэнную эпоху. Матэрыялы балтскага днепро-двінскага культуры абнаружаны на так называемым Полацкам горадышчэ. Пры гэтым на памятнаку не абнаружэн культурны слоў банцэ-ровскага культуры (VI-VIII вв.), па гэтым адкрытым застаецца впраас о характэре засялення Полацка ў раннім сярэднявекавы.


Усе гэтыя впраасы могуць быць рашаны толькі пры ўмоўні правядзення комплексных археалагічных ізыскаў на тэрыторыі Заполотья, Островнага посада і Полацкага горадышча. Правядзенне археалагічных раскопак ў Заполотье і на Горадышчэ краіне аслажнена із-за плотнага застройкі, но ў то жа врэмя вазможна с сагласія мястных жыхатэляў. Остров прадстаўляе несомненны інтэрес для іследаватэляў, но па прычыне нарушэння культурнага слоў правядзенне крупных раскопак на памятнаку нецэлесоаобразна бэз правядзення археалагічных разведок путём шурфавкі с цэлю апрадэляння участкаў с най-лучшэй сахраннасцю культурнага слоў.

*И последнее,* Полацк – крупнейшы торгавы і політычэскі цэнтр на тэрыторыі Восточнага Еўропы. Дэ настаящага врэмя не аполучана аднозначнага адвэта на впраас о характэре міжэтнічэских кантактаў на ранняга стадыі сущэствавання горада, актуален впраас о характэре рассялення славян на тэрыторыі Белорусскага Подвinya і взымадэствыя іх с балтским насэленнем, не апрадэлена взымаіне варягов на процэс становлэння госуаарствэннасці на крывічэских землях і стэпэні іх взымаіня ў Полацке.

Усе гэтыя впраасы с дастаточнага ачэвіднасцю могуць быць рашаны толькі путём правядзення комплексных археалагічных раскопак. Абозначаныя праблемы – пераастэпэнныя для атчэствэннага історычэскага наўку, так как от стэпэні іх рашэння взымаіт взыработка канцэпцыі становлэння белорусскага госуаарствэннасці і сахранэння історыко-культурнага наслэдыя.



**Рис. 1.** Подвеска из частной коллекции Сергея Михейки, найдена на берегах Двины в районе Заполотья



**Рис. 2.** Пряслице с граффити, Великий посад. Раскопки автора